



В.С.Болбас, кандыдат педагогічных навук,
дацэнт, прарэктар па навуковай рабоце
Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага
інстытута імя Н.К.Крупской

У артыкуле акцэнтуеца ўвага на традыцыяналізме ў працэсе гадавання дзяцей. Зроблены вывод, што падмуркам народнай педагогікі з'яўляецца фарміраванне адпаведных звычак. Паказаны вытокі эфектыўнасці народнага выхавання, у ходзе якога імкнуцца адначасова ўздзеянічаць на свядомасць, пачуцці, волю і характеристар дзяцей.

Метады і сродкі маральнага выхавання ў народнай педагогіцы беларусаў

Народнае выхаванне было выкліканы да жыцця неабходнасцю накіроўваць, актыўізаваць, папраўляць і дапаўняць натуральны прыроднасцяльны працэс развіцця і становлення дзяцей, якія паступова становіліся паўнапраўнымі членамі грамадства. Перадача маладым пакаленням назапашанага сацыяльнага вопыту, што пастаянна ўскладняўся, усё ў большай ступені патрабавала спецыяльна арганізаванай, мэтанакіраванай дзейнасці. Тому ў народным асяроддзі выхаванне як самастойная грамадская з'ява адасабляеца ад іншых механізмаў сацыялізацыі і набывае статус саставной, свядома накіроўваемай дзейнасці. Дзякуючы ёй у значнай ступені вырашаліся задачы развіцця і фарміравання асобных індыividau і людскай супольнасці ўвогуле ў адпаведнасці з мэставымі ўстаноўкамі і каштоўнасцямі здабыткамі грамадства. Важна адзначыць, што менавіта цеснай узаемасувяззю народнага выхавання з іншымі фактарамі сацыялізацыі асобы ў многім тлумачыцца высокі ўзровень яго эфектыўнасці.

З развіццем і ўзбагачэннем сацыяльнага вопыту ўскладняўся і працэс далучэння да яго падрастаючых пакаленняў. Тому ў народзе падкрэслівалі, што працэс гадавання дзяцей не можа быць пушчаны на самацёў, ён патрабуе пэўных навыкаў: "Умей дзіця радзіць, умей і вучыць" [1, с. 15].

На працягу многіх стагоддзяў беларускі народ выпрацаваў шмат формаў, метадаў і сродкаў выхавання, дзейнасць і выніковасць якіх выверана і апрабавана жыццём і часам. Прычым даследчыкі ўсё больш схіляюцца да думкі, што выбар шляхоў і сродкаў выхавання быў не механічны, не выпадковы, а вынікаў з агульных ідэй народнай культуры, народнай філософіі. Сцвярджаючы падобную думку, адзін з першых савецкіх даследчыкаў народнай педагогікі Г.Вінаградаў спасылаеца на С.І. Гесэна, які пісаў: "Вялікая педагогічная сістэма — нават там, дзе яна выдае сябе сама (або яе лічаць) за чиста эмпірычную навуку, — ёсьць дадатак да жыцця філософскіх поглядаў" [2, с. 7].

Многія навукоўцы лічаць, што менавіта супуннасць і ўзаемазалежнасць выхаваўчых ідэй і шматлікіх складаемых народнага выхавання якраз і дазваляе гаварыць аб такім феномене, як народная педагогіка [2, с. 7]. Асноўным яе пастулатам заўсёды было маральнае выхаванне, праўлемы якога не страчваюць актуальнасці і цяпер. Таму варта спыніцца на маральна-выхаваўчых метадах і сродках, што выкарыстоўвалі нашы продкі пры гадаванні дзяцей.

Галоўная асаблівасць народна-выхаваўчых метадаў і сродкаў у значнай ступені вызначалася традыцыйнымі характарамі жыцця людзей. Была выпрацавана сістэма сродкаў, якія паставяна рэгулявалі змест, характар і формы паводзін людзей. Шматвяковы калектывны маральны вопыт асэнсоўваўся як мудрасць продкаў, кандэнсаваўся ў пэўнай традыцыі, набываў выражаную стэрэатыпнасць і абумоўліваў развіццё адпаведных прыёмаў і метадаў выхавання. Шматлікія народныя традыцыі з іх усеагульнасцю, устойлівасцю, эмаксыянальнай прываблівасцю, прыроднай наўгаральнай з'яўляліся эфектыўнымі сродкамі маральнага выхавання. Прычым трэба мець на ўвазе, што традыцыйная культура не механічнае паўтарэнне нязменных яе элементаў у розных пакаленнях людзей. З аднаго боку, метады і сродкі народнага выхавання маюць пэўную арыентацыю на капіраванне вопыту папярэднікаў (што, дарэчы, робіць значна лягчэйшым працэс яго засвялення), але, з другога — яны прадугледжваюць неабходнасць творчага выкарыстання набыткаў продкаў у новых умовах. Даследчыкі якраз і адзначаюць, што ў самой традыцыі, нягледзячы на стэрэатыпізацыю ўвасобленага ў ёй вопыту, закладзена тэндэнцыя да зменлівасці [3, с. 58]. Думаніца, што менавіта пластычнасць паводзін у многім абумоўлівае іх жыццяздольнасць і ўстойлівасць.

Традыцыйнасць маральных каштоўнасцей і нормаў паводзін у спалученні з устойлівасцю сацывільных адносін у значнай ступені забяспечвае эфектыўнасць і надзеінасць народных метадаў выхавання.

Звычаі як адна з формаў выяўлення і рэалізацыі традыцый фарміруюць пэўны спосаб паводзін, рэгулююць узаемадносіны ў ғрамадстве. У адрозненне ад традыцый, якія непасрэдна фарміруюць пэўную скіраванасць паводзін, звычаі садзейнічаюць развіццю маральна-духоўных якасцей праз выкананне дэталёвых прадпісанняў учынкаў у канкрэтных сітуацыях. Нельга не пагадзіцца з І. В. Суханавым, які сцвярджае, што "звычаі і традыцыі, з'яўляючыся масавымі звычкамі, з'яўляюцца ў той жа час сродкамі фарміра-

вання гэтых звычак у маладых пакаленняў" [4, с. 216]. У сваю чаргу, звычаі ўтрымліваюць шматлікую колькасць абрадаў, якія з дапамогай эмаксыянальнай насычаных умоўных дзеянняў садзейнічаюць трываласці і эфектыўнасці выхаваўчага працэсу. У традыцыйна-бытавой культуры абрады выступаюць у якасці канкрэтных формаў выхавання. На працягу гісторыі ў беларускага народа існавалі календарна-вытворчыя, сямейна-бытавыя, ғрамадскія і царкоўныя абрады, і кожны з іх меў значны маральна-выхаваўчы патэнцыял. Можна зрабіць вывад, што традыцыі, звычаі і абрады — гэта не проста сродкі і формы народнага выхавання, а нешта больше, што ўяўляе адносна самастойную, устойлівую выхаваўчую падсістэму, якая імператыўную патрабавальнасць да учынкаў чалавека непрыметна паводзіць ва ўнутраную яго патрэбнасць паводзіць сябе належным чынам.

. Аналічныя выхаваўчыя магчымасці мелі і народныя святы як супуннасць пэўных звычаяў і абрадаў. Усе гэтыя сродкі аказвалі ўплыў на дзяцей, якія з ранніх гадоў актыўна ўдзельнічалі ва ўсіх формах ғрамадскіх адносін. Найважнейшы маральна-выхаваўчы метад народнай педагогікі — метад практикаванняў, ці прывучэння. У гісторыі выхаваўчай практикі вельмі часта ён дапаўняўся строгімі патрабаваннямі і нават прымусам. У народзе лічылі, што розум дзяцей не настолькі сфарміраваны, каб яны маглі ўсвядоміць сэнс многіх правіл супольнага жыцця, таму дабіцца ад іх дабрачыннасці можна шляхам прывучэння. Фальклорная мудрасць беларусаў раіць: "Адзін добры вопыт важней за сем мудрых павучэнняў" [5, с. 246]. Так, дзяцей прывучалі гаварыць праўду, даваць міласціну, паважліва адносіцца да бацькоў, старэйшых і інш. Арганізацыі ўстойлівай лініі маральных паводзін садзейнічалі метады кантролю і даверу. Досьціц упэўнена можна канстатаваць, што фарміраванне станоўчых звычак з'яўляецца трывалым і надзейным падмуркам народна-выхаваўчай сістэмы.

Між тым многія распрацоўшчыкі тэарэтычных асноў маральнага выхавання катэгарычна лічаць, што "выхаваўчыя магчымасці практикавання ў вельмі праблематычныя адносна іменна маральнага выхавання" [6, с. 113]. Безумоўна, крытэрыем маральнай выхаванасці індывіда з'яўляецца яго канкрэтная свядома асэнсаваная дзеянасць, якая стымулюеца ўнутранымі матывамі, незалежна ад спакусы перад узнагародай ці страху перад пакараннем. Аналіз жа народна-выхаваўчай практикі сведчыць, што такі ўзровень маральнай дасканаласці можа быць дасягнуты на пэўным этапе развіцця асобы, а на пачатковым

— перакананні не абавязкова павінны папярэдніцаць арганізацыі адпаведных паводзін. Больш того, перакананні могуць застацца на ўзроўні рацыяналістычных адносін да рэчаіснасці, калі не будуть даноўнены практичным вопытам маральных наводзін. Каб высокамаральныя перакананні ўвасобіліся ў канкрэтныя ўчынкі і тым больш утварылі ўстойлівую лінію паводзін, неабходна іх замацаванне пэўнымі звычкамі.

З другога боку, агульнаўядома, што без пэўных ведаў наогул немагчыма арганізацыя ніякіх практикаванняў ці прывучэнняў. Свядомасць чалавека заўсёды разглядалася як найважнейшы арганізатар і рэгулятар маральных паводзін. Таму народная педагогіка беларусаў ніколькі не прыніжала ролю перакананняў у фарміраванні маральной дасканаласці. Наадварот, іх лічаць найважнейшай сілай, якая кіруе свядомымі ўчынкамі чалавека. Прычым перакананні, якія грунтуюцца не на доказнасці, а на веры, з'яўляюцца нават дамінантамі паводзін асобы. Яркі прыклад — рэлігійныя перакананні. Нярэдка перакананні эмпірычнага ўзроўню перадаваліся з пакалення ў пакаленне без усялякага рацыяналістычнага асэнсавання праз звычаі, традыцыі і досыць уплывовую ўздейнічалі на грамадскую свядомасць і на адпаведныя лад жыцця. Такім чынам, у арганізацыі прывучэнняў прысутнічаюць як свядома асэнсаваны, так і катэгарычна-імператыўны падыходы.

Асаблівая ўвага заўсёды надавалася ўключенню дзяцей непасрэдна ў маральна-выхаваўчую і наогул грамадска карысную, стваральную дзеяніасць. Сучасныя навукоўцы не без падстаў называюць народную педагогіку педагогікай працы, бо, сапраўды, выхаванне працай і ў працы было стрыжнем народна-выхаваўчай сістэмы. Але праца любства само па сабе яшчэ не з'яўляецца становічай маральнай якасцю асобы. Крыгтэрем такіх апэнак у беларусаў з'яўляецца скіраванасць працы і яе вынікаў на службу грамадству, імкненне прынесці карысць іншым людзям. Менавіта ў працэсе такой дзеяніасці, як сведчыць народны воніг, могуць сфарміравацца грамадска карысныя навыкі паводзін, маральная звычкі і адпаведныя адносіны да любых праяў жыцця.

Эфектыўнасць народнага выхавання ў многім вызначалася тым, што дзяцей не рыхтавалі да дарослага жыцця, а ўключалі ў яго натуральна, паступова і арганічна. Дарослыя накіроўвалі дзеяніасць дзяцей у неабходнае рэчышча, дапамагалі тым самым засвойваць адпаведныя нормы і прынцыпы супольнага жыцця, імкнуліся абудзіць у іх актыўнасць і прадаставіць як мага большую самастойнасць. Цікава адзначыць, што, па сцвярджэнні французскага даследчыка Філіпа Ар'еса, у

сярэднявеччы, напрыклад, наогул не існавала паняцця дзяяцінства (цыт. па [7, с. 82]).

Характэрным для народна-выхаваўчай сістэмы з'яўляеца і тое, што дзеці не падвяргаліся дробнай апесы, старэйшыя не імкнуліся ўсё рабіць за іх, не накіроўвалі кожны крок, не спяшаліся з падказкай. У выніку развівалася самастойная актыўнасць. Наогул важны прыём пры ажыццяўленні методу практикаванняў — паступовае змяншэнне дапамогі з боку дарослых у авалоданні способамі самастойных дзеянняў.

У традыцыйнай педагогічнай культуры імпліцытна ўтрымліваюцца высновы аб значнай ролі пачуццяў чалавека як у фарміраванні маральной свядомасці, так і ў арганізацыі адпаведных паводзін. Народная мудрасць геніяльна прадугадала высновы сучасных вучоных аб тым, што развіццё другой сігнальнай сістэмы (слоўна-знакавай) у значнай ступені залежыць ад дзеяніасці першай сігнальнай сістэмы (вобразна-мастацкай). Таму развіццю вобразна-мастацкага мыслення надавалася вялікая ўвага ва ўсе перыяды дзяяцінства.

В.Вітка пісаў, што "нельга не захапляцца мастацкім геніем народнай педагогікі, якая тысячагоддзямі стваралася не ў разумовых сентэнцыях, а ў спецыфічна мастацкіх формах, ва ўзлётна-крылатых магчымасцях вобразнага мыслення чалавека" (цит. па [8, с. 16]). Ёсьць адна вельмі важная акалічнасць, на якую павінны звярнуць увагу сучасныя навукоўцы і педагогі-практикі: народная педагогіка ніколі не імкнулася расчляніць, раскладваць па палічках складаныя з'явы духоўнага быцця грамадства; тое, што нельга перадаць словам, адрасавалася вобразна-пачуццеваму ўспрыманню, і ад гэтага значна павялічвалася магчымасць духоўнага абагачэння асобы.

У народзе разумелі, што перанасычэнне выхаваўчага працэсу разнастайнымі маральнымі сэнтэнцыямі, павучаннямі гэтак жа шкодна, як і іх адсутнісць. Таму часта выкарыстоўваліся сродкі, якія, на першы погляд, не мелі ярка выражанага маральнага выхаваўчага ўхілу, але аказвалі пэўнае ўздзеянне на эмацыянальны стан, стваралі спрыяльныя ўмовы для фарміравання адпаведных рыс і якасцей. Так, у асобных забаўлянках, накшталт "Сарока-варона", непасрэдна даецца павучальны ўрок заганнасці пэўных маральных якасцей, а ў многіх іншых у спакойнай, лірычнай форме раскрываюцца цікавыя сюжэты, якія настроўваюць струны душы на жыццесцвярджальныя ноты. Аналагічную функцыю выконвалі народныя песні і танцы, музыка і мастацтва.

Маральнаясць індыўіда — гэта прайўленне яго ўнутранага свету, інтэлектуальна-эмацыянальной сферы. Таму ў аснове маральнасці ляжаць пера-

жытый індывідам эмацыянальныя адносіны, якія сталі ўласнымі ў сілу разумова-пачуццёвага прынятых пэўных ведаў. Народна-педагагічная мудрасць прадбачыла, што маральнасць пачынае фарміравацца на ўзоруні падсвядомасці, у сферы эмоцый, звычак, волі і харктару. Па гэтай прычыне народныя метады і сродкі маральнага выхавання з дауніх часоў утрымліваюць у сабе ірацыянальныя элементы, шматлікія магічныя прыёмы, якія не выключаюць, а дапаўняюць педагогічную дзейнасць, ствараюць для яе спрыяльны фон.

Да цікавай высновы прыходзіць І.В.Суханаў, які сцвярджае, што "гісторыя маральнага выхавання кожнага народа ў вядомым сэнсе таксама мае трохступеньчаты харктар – пераход ад правіл, увасобленых у звычаях, да маральных нормаў, а затым і да прынцыпаў як ідэйнага зместу маральных традыцый" [4, с. 169]. Падобным чынам выглядаюць у народнай педагогіцы і этапы фарміравання маральнай свядомасці, калі спачатку выхаванне накіравана на арганізацыю канкрэтных дзеянняў і ўчынкаў, якія паступова пераходзяць у маральныя навыкі і звычкі, што служыць трывалай асновай выпрацоўкі маральных перакананняў і прынцыпаў.

У народнай педагогіцы беларусаў, такім чынам, шырокі ўжытак знаходзяць метады і сродкі, якія фарміруюць маральнасць асобы праз уздзейнне на свядомасць і пачуцці, арганізацыю адпаведных практыкаванняў, гарставанне волі і харктару індывіда.

Важным структурным кампанентам, асновай многіх метадаў і сродкаў маральнага выхавання з'яўляецца родная мова. Менавіта яна дапамагае адначасова ўздрейнічаць на разум і сэрцы выхаванцаў. Таму многія даследчыкі нават лічаць, што "найстараражытым і найгалоўным сродкам выхавання, якое ўтварыла шматвяковая выхаваўчая практика народа, з'яўляецца роднае слова" [1, с. 8-9]. Сваю сілу слова дэманструе ў прыказках і прымаўках, казках і легендах, гутарках і павучаніях і інш. Нездарма беларусы гаворачы: "Куляй пацэліш у аднаго, двух, а трапным словам у тысячу" [1, с. 18]. Вера народа ў цудадзейную сілу слова асабліва ярка прайвілася ў замовах. Шырока выкарыстоўваюцца моўныя магчымасці ў такіх метадах, як унушэнні, растлумачэнні, парады, павучанні, гутаркі і інш.

Многім абавязана роднаму слову вусная народная творчасць, шматлікія творы якой з'яўляюцца дзейснымі сродкамі маральнага выхавання. Дабратворны ўплыў калыханак, забаўлянак, пачешак, лічылак, дражнілак, казак, песень досыць шырока асветлены ў этнаграфічных і этна-

педагагічных працах навукоўцаў. Напрыклад, Г.А.Барташэвіч адзначае маральная-выхаваўчую скіраванасць многіх калыханак. На думку вучонага, "праз учынкі, дзеянні жывёл яны даюць уяўленні аб жыцці, маральных, этычных нормах і правілах" [9, с. 12]. Аўтар таксама пераканаўчы даказвае, што асновы маралі засвойваюцца дзецьмі з дапамогай іншых жанраў дзіцячага фальклору. Так, у казках дабро абавязкова перамагае зло, вышэй за ўсё ставяцца духоўнае багацце, справядлівасць, праўдзівасць, любоў да радзімы, таварыская ўзаемадапамога; рашучым чынам асуджаецца несправядлівасць, здрадніцтва, гультайства, хлусня. Дарэчы, адзначаная вышэй шматкратнасць педагогічнага ўздзеяння выразна прайўляецца ў вуснай народнай творчасці. Па кампазіцыйнай будове многія творы як бы паўтараюць іншыя, але ў той жа час дапаўняюць іх. Гэта дапамагае больш глыбока ўсвядоміць прычыннасць сувязей розных з'яў грамадскага жыцця і трывала засвоіць высновы народнай мудрасці. Дзякуючы скандэнсаванасці шматвяковай народнай мудрасці, якая з геніяльнай дасканаласцю была ўвасоблена ў высокамастацкія творы, фальклор адначасова ўздрейнічаў на свядомасць і пачуцці выхаванцаў. Уесь жыццёвы шлях чалавека, практычна ўсе моманты яго жыцця адлюстроўваліся ў фальклоры, які штодзённа выконваў адну з важнейшых сваіх функцый – педагогічную.

Пэўная роля як маральная-выхаваўчаму сродку належыць народнаму этыкету – сукупнасці правіл паводзін і абыходжання, з дапамогай якіх рэгуляваліся адносіны паміж людзьмі. Народны этыкет садзейнічаў выхаванню такіх маральных якасцей, як павага да бацькоў і старэйшых, ногул да чалавека і яго годнасці, добразычлівасць, ветлівасць, сціпасць, гасціннасць і інш. У праўілах этыкету беларусаў выразна прайўлялася пашана да працавітасці, хлеба, асуджаліся гультайства і лягота. Накладвалася табу на непрыстойныя паводзіны.

У народзе разумелі, што этыкет – гэта знешніе прайўленне маральнай культуры і ён не заўсёды адпаведна адлюстроўвае ўнутраны стан маральнасці асобы. Больш того, часам маральная-духоўную беднасць спрабавалі схаваць пад празмернай ветлівасцю і манернасцю. Таму народная прымаўка папярэджвае: "Дзе этыкету многа, там шчырасці мала" [5, с. 175]. Але гэта ні ў якім разе не павінна ўвогуле прыніжаць ролю народнага этыкету ў якасці дзейснага выхаваўчага сродку.

Надзвычай важнае месца ў маральным выхаванні займае метад прыкладу. Улічваючы схильнасць дзяцей да пераймальнасці, народная

педагогіка акцэнтуе ўвагу на пастаяннай прысутнасці ў жыцці ўзору для пераймання. Часта ў іх якасці выступаюць станоўчыя героі калыханак, казак, легендаў і іншых фольклорных твораў. Асабліва дзейсны ўплыв аказваюць прыклады з жыцця. Тут у якасці падобных узору могуць быць бацькі, сваякі, аднавяскоўцы. Асабістаму прыкладу бацькоў народныя погляды адводзяць найважнейшае месца ў выхаваўчай сістэме. З маленства дзеци пераймаюць не толькі знешні бок паводзін бацькоў – манеры, жэсты, але і ўнутраны маральна-духоўны патэнцыял. Погляды, меркаванні, перакананні самым непасрэдным чынам пераходзяць у свядомасць нашчадкаў.

Эфектыўна выкарыстоўваюцца і адмоўныя прыклады як перасцярога аб недапушчальнасці пэўных учынкаў і паводзін, а таксама для раскрыція шкоднасці набыцця асобных рыс і якасцей. Народная мудрасць прасякнута ідэяй, што ўсё ў жыцці ўладкавана прыродазгодна, і толькі ў людзей сустракаецца ненатуральная супяречлівасць з першапачатковым светастварэннем. Спонтанна ўсталёўваецца думка, што на шляху гадавання дзеци сустракаюцца розныя перашкоды. Таму галоўная задача выхавацеляў – з аднаго боку, ліквідаваць гэтыя школныя ўздзеянні, а з другога – навучыць выхаванцаў самім распазнаваць і пераадольваць жыццёвія цяжкасці. У маральнym удасканаленні асобы другі напрамак, безумоўна, быў больш эфектыўным і выніковым. Ён поўнасцю адпавядаў асноўным пастулатам хрысціянскай педагогікі і надаваў маральному выхаванию дзейнасны і асабасна арыентаваныя характеристы. Нагадаем, як і ў народным фольклоры, так і ў біблейскіх творах героі, перш чым узніцца на вяршыні маральнай дасканаласці, пераадольваюць шматлікія перашкоды, якія амаль заўсёды першапачаткова прывабліваюць да сябе шэрагам павярхоўных, мімалётных жыццёвых задавальненніяў і асалод. Як часта на жыццёвым раздарожжы з'яўляўся камень ці слуп з надпісам: "Хто наедзе направа, той дабудзе сабе славу, хто налева, знайдзе багацце" [10, с. 282].

Істотнае месца ў выхаванні дзеци займаюць гульні. Яны закладваюць асновы сяброўства, калектывісцкай арыентацыі, сумленнасці, прайдзівасці, выхоўваюць адказнасць за даручаную справу. Асаблівая канштоўнасць гульні – у набыцці воінскага эмаксыянальна асэнсаванага выбару спосабу паводзін, паўтарэння і замацавання маральных учынкаў, абдумванне паводзін і г.д. Г.Вінаградаў адзначае, што ў простых сялянскіх сем'ях усходніх славян існавала няпісаная правіла, згодна з якім дзеци павінны мець самую мінімальную колькасць цацак, нават самаробных [2, с. 12]. Такі

падыход садзейнічаў развіццю ў дзяцей неганарлівасці, акуратнасці, беражлівасці, павагі да тварэння чалавечых рук, устойлівасці адносін. Адносіны да цацак фарміравалі любоў як маральную рысу індывіда.

Многія гульні былі пабудаваны на адлюстраўванні працу́най дзейнасці, таму садзейнічалі выхаванню працаюбства, павагі да працы, працуўных людзей і інш. На першы погляд здаецца, што дарослыя не ўмешваліся ў дзіцячыя гульні, але гэта зусім не так. Яны ўшчувалі старэйшых, калі тыя крыўдзілі малодшых, растлумачвалі правілы гульні, а часам маглі і самі прымаць удзел у гульнях. Шэраг народных свят утрымлівалі элементы гульні, дзе традыцыйна ўдзельнічалі і дарослыя, і дзеці. У народзе пільна сачылі, каб гульні не ператвараліся толькі ў забавы, марнатраўства. Іх колькасць і працягласць пастаянна рэгуляваліся: "Скончыў дзела, гуляй смела" [5, с. 97], "Гуляй, ды работу знай", "Гулі, ды не штодня" [5, с. 262].

Народная педагогіка ўлічвала імкненне дзяцей да пахвалы, таму для актыўізацыі дзейнасці ў пэўным напрамку выкарыстоўваюцца заахвочванні і ўзнагароды. Нягледзячы на альтруістычнасць вяршыні маральнай народнай фарміравання закладваўся разлік на атрыманне адпаведных узнагарод, задавальненнія як духоўных, так і матэрыяльных: "Што пасееш, тое і пажнеш" [5, с. 105], "Як ты да людзей – так і да цябе людзі" [5, с. 244], "Як гукнеш, так і адгукненца" [5, с. 243].

Але трэба адзначыць, што метад заахвочвання і адпаведныя яму сродкі здаўна выкарыстоўваліся досыць асцярожна. Лічылася, што лепей не дахваліць, чым пераахваліць, інакш будзе стварацца прыдатная глеба для фарміравання заганых маральных якасцей – ганарлівасці, фанабэрystасці і інш.

Адыход жа ад агульнапрынятых паводзін, амаральная ючынкі выклікалі асуджэнне, а часта і пакаранне. Народна-выхаваўчай практикай быў распрацаваны шырокі арсенал адпаведных прыёмаў. Грамадская думка, ацэнка, выпрабаванні, спаборніцтвы дапамагалі выяўляць і выпраўляць адхіленні ад правіл супольнага жыцця. Шырокі ўжытак сродкаў, якія стрымліваюць развіццё амаральных рыс і якасцей, абумоўліваеца яшчэ і ўяўленнем аб першапачатковай сапсаванасці маральнай прыроды чалавека, яе схільнасці да зла. Вось чаму народна-педагагічная мудрасць арыентуе на актыўнае выкарыстанне метадаў асуджэння і пакарання і адпаведных ім сродкаў – ад папрокаў і высмейвання недахопаў да фізічнага ўздзеяння на выхаванцаў. Фізічныя пакаранні былі надзвычай пашираны.

Больш того, у народзе існа-

вала перакананне, што для дзяцей можа быць залішній любоў і ласка, а не строгасць і розгі. Арыентацыя на стрыманасць пачуццяў, строгасць і нават суровасць у многім тлумачыцца імкненнем ураўнаважыць натуральную любоў і ласку да дзяцей, не дапусціць пераастання гадавання ў пеставанне. Асабліва яркім выразнікам такіх адносін да дзяцей быў бацька: "Бацька не матуля: не пацалуе і не прытуле", "Дзеци балуюцца ад матчынага блінца, а разумнеюць ад бацькавага дубца" [5, с. 118].

Каб менш ужываць пакаранні, звярталіся да напярэдженняў, перасцярог, пагроз і запалохванняў. Пэўную маральна-выхаваўчую функцыю выконвалі прыметы і павер'і. Так, лічылася, што калі будзеш смяяцца з калекі, то сам станеш такім, калі разбурыш гняздо ластаўкі – будзеш рабым, і г.д. Страх адносіцца да адмоўных эмоцый чалавека, а баязлівасць, якая ў ім утрымліваецца, – заганная маральная якасць. Аналіз жа народна-выхаваўчай сістэмы дазваляе зрабіць высьнову, што гэтак жа, як любы яд у адпаведных дозах можа выкарыстоўвацца ў якасці лекаў, так і страх – у выхаваўчых мэтах. Але, як і ва ўсім іншым, тут павінна быць пачуццё меры і вельмі ўзважаны, удумлівы падыход. "Не паможа кіў, не дапаможа і кій" – сцвярджае народная мудрасць. Метады запалохвання абавязкова дапаўняліся іншымі, што садзейнічала фарміраванню адпаведных унутраных перакананняў. Згадаем, што страх перед Богам у народзе арганічна спалучаецца са шчырай любоўю да яго. А хіба можна адмаўляць выхаваўчае значэнне страху перед пакутамі ўласнага сумлення ў якасці рэгулятара маральных паводзін. Адсутнасць страху перед чым бы там ні было выклікае ў народзе рашучае асуджэнне. У сваю чаргу, вопыт паказвае, што перасычэнне страхам, непамернае

ўжыванне пакаранняў з'яўляюцца першапрычынай жорсткасці і насліля. Сур'ёнай перасцярогай прыхильнікам жорсткіх метадаў выхавання гучыць парада: "Ад дубцоў дурнеюць, ад слоўцаў разумнеюць" [5, с. 112]. Па заключэнні сучаснага расійскага гісторыка педагогікі Г.Б. Карнетава, на самым пачатковым этапе становлення народнага выхавання ўсе яго метады і сродкі мелі непрымусовы і натуральныя харктар і поўнасцю адсунічалі фізічныя пакаранні [3, с. 103].

Практычна з часоў распаўсядження хрысціянства і да 1917 г. дзейнымі сродкамі маральнага выхавання з'яўлялася рэлігія. Хрысціянская этика з яе арыентацыяй на агульнае дабро знаходзіла на беларускіх землях прыдатную глебу. З маленства дзецям унушаліся хрысціянскія нормы супольнага жыцця. А ўсведамленне кожным, што за яго любымі дзеяннямі і нават намерамі назірае Усяышні, дапамагала фарміраванню адпаведных рыс і якасцей. Вера ў перамогу добра і справядлівасці рабіла рэлігію сапраўднай маральнай школай чалавечства. Цяжкім грахом лічыліся нават злыя думкі, таму рэлігійны светапогляд ставіў эффектыўныя заслон бездухоўнасці і амаральнасці. У беларусаў рэлігійныя абраады часта мірна суіснуюць з старожытнымі народнымі язычніцкімі звычаямі. Яркім прыкладам сінтэзу народнай і хрысціянскай этикі з'яўляюцца духоўныя вершы, апавяданні, прычы і іншыя творы, сюжэты якіх напоўнены агульначалавечым маральным зместам.

Аналіз этнапедагагічнай спадчыны беларусаў дазваляе зрабіць вывад, што ў маральнам выхаванні выкарыстоўваўся досыць шырокі арсенал метадаў і сродкаў, таму што толькі ў сукупнасці, і гэта паказвае шматвяковы вопыт, яны могуць даць добры плён у дасягненні пастаўленых мэт.

1. Арлова Г.П. Беларуская народная педагогіка. – Мінск: Нар. асвета, 1993. – 120 с.
2. Виноградов Г.С. Народная педагогика: отрывки и наброски // Сибирская живая старина. – 1926. – Вып.5.
3. Корнегтоў Г.Б. Становление воспитания как общественного явления / НИИ теории и истории педагогики. – М., 1992. – 103 с.
4. Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М.: Политиздат, 1976. – 216 с.
5. Беларуская прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / Склаў Ф. Янкоўскі. – 3-е выд., дапрац., дап. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 491 с.
6. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 184 с.
7. Кошелева О.Е. История детства: опыт зарубежной историографии // Педагогика. – 1996. – № 3. – С. 81-87.
8. Азбука души: Традыцыя, пошук, эксперимент. – Мінск: Маст. літ., 1998. – 366 с.
9. Барташевіч Г.А. Белорусский детский фольклор (стихотворные жанры): Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.09. – Кіев, 1974.
10. Бел. народныя казкі / Склалі Г.А. Барташэвіч, К.П. Кабашнікаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981. – 480 с.